

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности**

СОЛОДУХО
Сергей Сергеевич

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дипломная работа

Научный руководитель:
доктор юридических наук,
профессор В.С. Каменков.

Допущена к защите:

«___» _____ 2016 г.

Заведующий кафедрой финансового права и
правового регулирования хозяйственной деятельности
доктор юридических наук, профессор В.С. Каменков

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

БАНКРОТСТВО, НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ, ДОЛЖНИК,
ГРАЖДАНИН, РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при установлении факта невозможности гражданином удовлетворить требования кредиторов свыше определённого размера обязательств в установленные законодательством сроки.

Цель работы - комплексный анализ института банкротства физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью с точки зрения внедрения данного института в белорусское законодательство.

Научная новизна обусловлена тем, что научная работа представляет собой первое фундаментальное правовое исследование института банкротства граждан, включающее в себя анализ зарубежной модели банкротства граждан с точки зрения белорусского законодательства.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что её результаты позволят предотвратить возникновение пробелов и коллизий, связанных с соотношением институтов банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей. Комплексный анализ зарубежной модели банкротства граждан позволил определить, какие правовые преграды могут возникнуть при введении данного института в отечественное законодательство.

Экономическая значимость выражена в том, что ведение данного института позволит гражданину предотвращать возникновение признаков несостоятельности (банкротства) на ранней стадии, а также стать определённой группе должников производительными членами общества, уплачивающими в государственную казну налоги, при этом, оптимизировав кредитно-денежную систему и сделав рынок кредитования более цивилизованным.

РЭФЕРАТ

БАНКРУЦТВА, НЕПЛАЦЁЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, ДАЎЖНІКІ,
ГРАМАДЗЯНІН, РЭСТРУКТУРЫЗАЦЫЯ ДАЎГОЎ, РЭАБІЛІТАЦЫЮ

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры ўсталяванні факту немагчымасці грамадзянінам задаволіць патрабаванні крэдытораў звыш вызначанага памеру абавязацельстваў ва ўстаноўленыя заканадаўствам тэрміны.

Мэта працы - комплексны аналіз інстытута банкруцтва грамадзян з пазіцыі беларускага заканадаўцы.

Навуковая навізна абумоўлена тым, што навуковая праца ўяўляе сабой першае фундаментальнае прававое даследаванне інстытута банкруцтва грамадзян, якое ўключае ў сябе аналіз замежнай мадэлі банкруцтва грамадзян з пункту гледжання беларускага заканадаўства.

Тэарэтычная значнасць работы заключаецца ў тым, што яе вынікі дазваляць прадухіліць ўзнікненне прабелаў і калізій, звязаных з суадносінамі інстытутаў банкруцтва грамадзян і індывідуальных прадпрыемстваў, а таксама норм права заканадаўства аб банкруцтве, з нормаў права іншых галін заканадаўства. Комплексны аналіз замежнай мадэлі банкруцтва грамадзян дазволіў вызначыць, якія прававыя перашкоды могуць паўстаць пры увядзенні гэтай інстытута ў айчыннае заканадаўства.

Эканамічная значнасць выказана ў тым, што вядзенне дадзенага інстытута дазволіць грамадзяніну прадухіліць ўзнікненне прыкмет неплацежасздольнасці (банкруцтва) на ранняй стадыі, а таксама стаць пэўнай групе даўжнікоў прадукцыйнымі членамі абшчэства, выплачваюць у дзяржаўную казну падаткі, пры гэтым, аптымізаваўшы крэдытна-грашовую сістэму і зрабіўшы рынак крэдытавання больш цывілізаваным.